



**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІі НАВУК БЕЛАРУСІ
МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ
ІНСТЫТУТ ІМЯ А.Д. САХАРАВА БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАЎНАГА ўНІВЕРСІТЭТА
НЯСВІЖСКІ РАЁННЫ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
НЯСВІЖСКІ РАЁННЫ САВЕТ ДЭПУТАТАЎ
РЫМА-КАТАЛІЦКІ КАСЦЁЛ у БЕЛАРУСІ**



ПРАГРАМА

Навукова-практычнай канферэнцыі

БЕЛАРУСЬ, НЯСВІЖСКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІПОВІЧ



Нясвіж, 26 жніўня 2016 г.



*Запрашаем наведаць археалагічную навукова-
музейную экспазіцыю Інстытута гісторыі
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870*



*Зборнік матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі “Беларусь,
Капыльшчына і Эдвард Вайніловіч. Мінск, 2016”.
Серыя “Беларусь і Эдвард Вайніловіч”*

АРГКАМІТЭТ
Навукова-практычнай канферэнцыі
«БЕЛАРУСЬ, НЯСВІЖСКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ»

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар.

Крупко Іван Іванавіч – старшыня Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта.

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Майсеня Аляксандр Іванавіч – намеснік старшыні Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта па пытаннях сацыяльнай сферы і ідэалагічнай рабоце.

Завальнюк Уладзіслаў Мацвеевіч – ксёндз-магістар, пробашч касцёла Святога. Сымона і Святой Алены ў Мінску, кандыдат гістарычных навук.

Пуцік Уладзімір Станіслававіч – дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

Унучак Андрэй Уладзіміравіч – загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Мацель Міхаіл Міхайлавіч – намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта.

ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

26 жніўня 2016 г.

- 9³⁰ – 13⁰⁰ Адкрыццё і праца канферэнцыі
(кінатэатр “Салют”, вуліца Беларуская, 7)
- 13⁰⁰ – 13⁵⁰ Літургія ў Рымска-каталіцкім касцёле Божага Цела
(вуліца Міцкевіча, 5).
- 14⁰⁰ – 14³⁰ Абед для ўдзельнікаў канферэнцыі
- 15⁰⁰ – 18⁰⁰ Нясвіжскае раённае свята “Дажынкі 2016” (г.п. Гарадзeya)
- 10⁰⁰ – 18⁰⁰ Выстава мёду БелАпіЮніён “Жывая прырода, чысты
мёд, здаровае даўгалецце (Ратушная плошча)
- 10⁰⁰ – 15⁰⁰ Канцэрт ансамбля “Тутэйшая шляхта” Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
(Ратушная плошча)

Рэгламент: даклады на канферэнцыі – да 10 хвілін

АДКРЫЦЦЁ І ПРАЦА КАНФЕРЭНЦЫІ

(Будынак кінатэатра “Салют”, вуліца Беларуская, 7)

Прывітальнае слова старшыні Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта **Івана Іванавіча Крупко**.

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара АДДзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі **Аляксандра Аляксандравіча Кавалені**.

Прывітальнае слова архіепіскапа-мітрапаліта Мінска-Магілёўскай Архідыяцэзіі **Тадэвуша Кандрусевіча**.

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча**.

Прывітальнае слова ксяндза-магістра, пробашча касцёла Святога Сымона і Святой Алены ў Мінску **Уладзіслава Мацвеевіча Завальнюка**.

1. Касцюк Міхаіл Паўлавіч, акадэмік НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар.

Тэма даклада: *«Эдвард Вайніловіч як прадстаўнік старажытнага беларускага роду»*.

2. Яноўская Валянціна Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Канфесійны стан Нясвіжскага края ў другой палове XIX – пачатку XX ст.»*

3. Кахновіч Віктар Адамавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Нясвіжская ардынацыя Радзівілаў у час апекі над ёй Эдварда Вайніловіча (1904–1914)»*.

4. Мальдзіс Адам Іосіфавіч — доктар філалагічных навук, прафесар, ганаровы старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.

Тэма даклада: *«Нясвіжскі двор і адносіны да яго Магдалены Радзівіл»*.

— 5. Жытко Анатоль Паўлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: *«Мадэрнізацыя памешчыцкай гаспадаркі ў Беларусі (другая палова XIX – пачатак XX ст.)»*.

6. Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Эдвард Вайніловіч і беларускі нацыянальны рух на пачатку XX ст.»*

7. **Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Барацьба за апеку над князем Дамінікам Радзівілам (1786–1813) і кіраванне Нясвіжскай ардынацыяй»*.

8. **Анофранка Наталля Васілеўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Нясвіж у 1813 г.»*

9. **Літвінчук Юлія Сяргееўна**, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Матэрыялы Мінскай губернскай строітельной камісіі па градастроітальству в Несвижском уезде (1832–1851 гг.)»*.

10. **Пуцік Уладзімір Станіслававіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Сацыяльна-эканамічныя пытанні ў праектах і дзейнасці Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі ў перыяд рэвалюцыі 1905–1907 гг.»*

11. **Зянюк Раіса Уладзіміраўна**, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Касацыя каталіцкіх кляштароў у Нясвіжы ў другой палове XIX ст.»*

12. **Новік Наталля Яўгенаўна**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Несвижская учительская семинария по свидетельствам современников»*.

13. **Даўгач Таццяна Валянцінаўна**, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Несвижский край после отмены крепостного права: деятельность органов крестьянского управления»*.

14. **Макарэвіч Віталь Сяргеевіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Дзейнасць губернскіх і павятовых камісій па правярцы дваранскіх дакументаў у беларуска-літоўскіх губернях Расійскай імперыі (1830–1840-я гг.)»*.

15. **Талмачова Святлана Аляксандраўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: *«Праблема сервітутаў на тэрыторыі Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX ст.»*

16. **Церашкова Ксенія Сяргееўна**, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Зямельныя ўладанні мяшчан Беларусі (другая палова XIX – пачатак XX ст.)»*.

17. **Тарановіч Крысціна Юр’еўна**, аспірант Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: *«Роль землеўстроительных комиссий в реализации столытинской аграрной реформы в Беларуси (1906–1917 гг.)»*.

18. **Раманоўскі Чэслаў Адамавіч**, кандыдат біялагічных навук, дацэнт, эксперт-кансультант па арганічным земляробстве МРУП “Агракамбінат “Ждановічы”.

Тэма даклада: *«Биопрепараты при производстве органической (экологически чистой) продукции»*.

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі

ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ за 2016 г.

22 студзеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» «Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі XVI–XVIII стст. (да 100-годдзя з дня нараджэння З.Ю. Капыскага)».

26 лютага 2016 г. прынята Пастанова НАН Беларусі № 4 «Аб некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Інструкцыя аб парадку правядзення археалагічных даследаванняў і вядзення палявой дакументацыі пры іх правядзенні» і «Інструкцыя аб парадку фарміравання і вядзення рэестра археалагічных артэфактаў».

28 лютага – 5 сакавіка 2016 г. дырэктар Інстытута В.В. Даніловіч і супрацоўнікі прынялі ўдзел у Расійска-Беларускай школе маладых гісторыкаў, якая адбылася ва Уладзіміры.

5 сакавіка 2016 г. прынята Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 185 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Палажэнне аб парадку выдачы дазволу на права правядзення археалагічных даследаванняў, прыпынення, спынення яго дзеяння», «Палажэнне аб парадку ўліку выяўленых археалагічных аб'ектаў і (або) археалагічных артэфактаў», «Палажэнне аб абласных (Мінскай гарадской) камісіях па археалагічных аб'ектах і археалагічных артэфактах».

17 сакавіка 2016 г. у Мінску была праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапалітычных працэсах».

17–19 сакавіка 2016 г. у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем Вялікай Айчыннай вайны, Нацыянальным паркам «Нарачанскі», Мядзельскім і Пастаўскім раённымі выканаўчымі камітэтамі, Інстытутам ваеннай спадчыны (Літва) была праведзена Міжнародная навукова-гістарычная канферэнцыя «Нарачанская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць».

25 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь была праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Роля менталітэту ў функцыянаванні дзяржавы».

29 сакавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылося пашыранае пасяджэнне Навуковага савета па выніках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В.В. Даніловіч).

29 сакавіка 2016 г. у Мінску быў праведзены Рэспубліканскі «круглы стол» «Міхайл Восіпавіч Біч (1936–1999): жыццё, навуковая дзейнасць, памяць (да 80-годдзя з дня нараджэння)».

31 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Беларускай дзяржаўнай педагогічным універсітэтам імя Максіма Танка была праведзена студэнцкая навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы сацыяльна-гуманітарных ведаў».

7 красавіка 2016 г. дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч і намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза прынялі ўдзел у Пасяджэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, на якой абмяркоўваўся Закон Рэспублікі Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны археологических объектов и археологических артефактов».

13 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя калектыўнай манаграфіі «Славяне на территории Беларуси в догосударственный период».

14 красавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылася Сесія Агульнага сходу Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, на якой былі абмеркаваны вынікі навуковай і фінансава-гаспадарчай дзейнасці ў 2015 г., выкананне ДПНД на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць».

14 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя манаграфіі Н.В. Анофранка «Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII – першай палове XIX ст.»

4 мая 2016 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускай дзяржаўнай педагогічным універсітэтам імя Максіма Танка, упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска праведзена IX Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

12–13 мая 2016 г. у Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2015 годзе».

20 мая 2016 г. у Гальшанах сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні»: «Ашмяншчына – рэгіянальны асаблівасці развіцця X–XX стст.»

1 чэрвеня 2016 г. у Мінску сумесна з культурным прадстаўніцтвам пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы Беларусь праведзены Міжнародны круглы стол «Інтэлектуальная спадчына Імама Хамейні ў дыскурсе гісторыі і геапалітыкі».

2–3 чэрвеня 2016 г. у Крэва сумесна са Смаргоньскім раённым выканаўчым камітэтам і мясцовым дабрачынным фондам «Крэўскі замак» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва».

21–22 чэрвеня 2016 г. у г. Брэсце сумесна з Брэцкім абласным выканаўчым камітэтам, Брэцкім гарадскім выканаўчым камітэтам, Брэцкім дзяржаўным універсітэтам імя А.С. Пушкіна, Мемарыяльным комплексам «Брэцкая крэпасць-герой», Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, НДІ Ёзброеных Сіл Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у агні 1941 года (да 75-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны)».

ДЛЯ ЗАЎВАГ

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч).

Ілюстрацыя на вокладцы:

Напалеон Орда. Выгляд Нясвіжскага замка ў 1876 г.

